

МІНІСТРСТВА АДУКАЦІЇ РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГОМЕЛЬСКІ ДЗЯРЖАЙНЫ УНІВЕРСІТЕТ імя Ф. СКАРПІНА

Кафедра захороні I ахови природи

МЕТАДЧННЯ УКАЗАНН

ПА КУРСУ "ПАРАЗІТАЛГІІ І ПРЫРОДНА АЧАГОВАСТЬ ЛЕВРОД"
для студэнтаў 5 курса факультета заочнага навучання
(специальнасць 01.09)


Гомель 1993

Тэма I. Малаярыя. Паняшце аб цыкліх малаярынага плаэмодою
Марфалогія малаярынага плаэмодою

Мэта заняткай: Вывучыць жычэвы цыкл малаярынага плаэмодою
Азнаеміш з марфалогіяй трах відаў узбуджаль-
нікаў малаяры на розных стадіях іх развіція і
крыўі чалавека. Навучыцца распазнаваць разныя
віды плаэмодою у мазех і тоўстых кроплях.

Матэрыял і аbstасцільванне: мікраскоп, пастайнія прэпараты – разныя
стадіі развіція малаярынага плаэмодою.

Заданне I. Вывучыць цыкл развіція малаярынага плаэмодою ў організ-
ме чалавека: стадіі тканиннай шызаганіі, стады эритратытарнай
шизаганіі, палевыя стады паразіта. Намаляваць цыкл развіція
/мал. 1/.



Мал. I. Цыкл развіція *P. vivax* і *P. ovale*

1- выхад споразоітаў з сліннай залозы камара; 2-4 - шызаганія ў клетках печані; 5-9 шызаганія ў эритратыту; 9-14 - гаметаганія; 15- жаночныя гаметы; 16- утворэнне мужчынскіх гамет; 17- ап-
ладетварэнне; 18- зігота; 19-22 розныя этапы спараганіі і выхад
споразонтаў; 23- накапленне спарагоніеу ў сліннай залозе камара;
24-26 - шызаганія ў клетках печані.

Складальнікі: А.Ю. Жук, В.І. Талкачоў

Рекамендаціі да друку метадычных саветаў
білагічнага факультета Гомельскага дзяржаўнага
універсітета імя Ф. Скаріны

2. Азнеаміш з марфалогіїї малярмінага плаэмодію, відамі плаэмодію, паразитуючих у крьві чалавека. Азнеаміш марфалагічна едрозненії розных відау плаэмодію з эритраптату на стадыі колыя, шизонгіа, мерулітат, геметаптат. Пряглідзель маэі крьви хворых розных формамі малярыі, установіш стадыі развішня паразіта і немалярія.

3. Заслухаш реферат на тему : "Методы лабораторной диагностики малярии".

Тема 2. Малярия. Камары-пераносчыкі малярыі, Іншыя двухкрылых крыва-
мокі-пераносчыкі інфекцыйных хвароб

Ката заняткай: Азнеаміш студентаў з марфалогіїї, біялогії і
акалогіїї малярмінага і немалярійных камароў. Наву-
чныи едрозненіш гэтых камароў на стадыі яйка, лі-
чынкі, кукалкі і імага. Даце кароткія звесткі аб
будове і біялогії іншых двухкрылых крыва-смокі.

Материял і ассталаванне: розная стадыі развішня камароў / пастаян-
ныя препараты/, каменія камароў і гніес у прабірках / сухі матэ-
ріял /, бінакуляр, мікраскоп, прэрарвалльныя іголкі, кубак Патры.

Задание 1. Выкаристоўваючы материял падручніка, табліцы, малюн-
кі, абміркасць пытанні і ўсіх сі сематычных становішч, і зневіні
бу, эве камароў. Азнеаміш расчлененне пеля на часткі: будову га-
ловы, грудей, брушка, розніцу самбо і самак у камароў, будова
колкаса-смектынага апарату самак камароў.

2. Выучыши розніцу ў будове малярмінага і немалярійных камароў на
усіх фазах развішня / яйка, лічынка, кукалка, імага / табліца 1/.
Замаліваш препараты галовак дарослых камароў, лічынк, кукалак
і нек *Anopheles* і немалярійных камароў / мал. 2 /.

Anophelinae

Яйкі


Culicinae



Anophelinae

Aedes

Culex



Мал. 2. Галоўныя адметныя азнеаміш *Anopheles*.

1- паплавок яйка; 2- паверхня веды; 3- галава; 4- грудзі;
5- брушка; 6- сіфон; 7- дыхальца; 8- анальныя жабры;
9- пельманпадобная валаскі; 10- дыхальныя трубки; 11- брушка;
12- вусікі; 13- ніжнесківічныя щупкі; 14- хабатон.

Таблиця I.

Асноуныя адметныя прыкметы мальярынных і немальярынных камароў і стады іх развіція

шаг развіція камара	Прыкметы	Мальярынныя камары	Немальярынныя камары
дарослыя камары	Шчуплікі самак	На даўжыні прыкладна роўнай хабатку	Карапей хабатка у некалькі разоў
	Шчуплікі самка	На даўжыні роўнай хабатку, з патаушчэннем на юбкы	Роўнай хабатку або даўжэйшыя за игло. Без юнівых патаушчэнняў
Шыток		Раўнамерна выпуклы з безупыннымі раде- мі валаскоў	Трохоласны з трым групамі валаскоў
	Пасадка	Пад вуглом да паверхні	Паралельна паверх- ні
Лічынкі	Паплаўкі	Маюшы	Адсутнічаюць
	Дыхальны сіфон	Адсутнічае	Маюшы
	Зорчатыя валаскі	Маюшы	Адсутнічаюць
	на брушку		
	Стаконішча	Паралельна паверхні у вадзе	Пад вуглом да па- верхні/гадавой уніз, на гаремі уверх/
Кукалкі	Дыхальныя трубкі	У выглядзе варонкі	У выглядзе вузкай трубкі
	Шыпы на брушных сег- ментах	Шыпы на брушных сег- ментах	Маюшы

3. Самастойна вызначыць прыналежнасць дарослых камароў да груп мальярынных і немальярынных камароў при пралягдзенне калекцыі гнёса.

4. Азнаеміша з экалогіяй камароў рода *Anopheles* /*Culex*/ харчувацьне, месцапражыванне, гедавы цыкл і т. д. / і іншых двухкрыльых крывасмоков / сліяні, мошкі, макропы/. Адзначыць іх ролю ў перадачы хвароб, асноўныя прынцыпіі барацьбы з гнёсам.

КАНТРОЛНЫЙ ПЫТАННІ / тэма I, 2 /

1. Узбуджальнікі якіх хвароб перадаюць камары?
2. Па якіх адзнаках адносяцца мальярынныя і немальярынныя камары на ўсіх фазах развіція?
3. Цыкл развіція мальярыннага плазмодыю?
4. Марфалогія мальярыннага плазмодыю. Віды плазмодыю?
5. Сістэматичнае становішча і зневядная будова камароў?
6. Асаблівасці экалогіі іншых двухкрыльых крывасмоков і меры ба-
рацьбы з імі?

Тэма 3. Марфалогія і біялогія асноўных гельмінтаў чалавека

Матэ заняткай. Даць паняшце аб будове і біялогіі асноўных відаў гельмінтаў чалавека і аб эпідэміялогіі найбольш важных гельмінтозуў.

Матэрый і аbstаляванне: зафіксаваныя прадстаўнікі гельмінтаў, вільготныя прэпараты, пастаянныя прэпараты з членікамі цепней, бінакуляр, лупа, кубак Петры, прэпараўальная і голкі.

Заданне 1. Кругляя чарвякі. Разабраць марфалогію і біялогію аскарбіну, валасагалову, вострых трыхінаў. Прагледзеш з макра- і мікрапрэпаратах. Намаляваш змены выгляд гельмінтаў.

2. Стужачныя чарвякі. Вывучыць будову стужачных чарвякоў. Разабраць цыкл развіція шленія узброненага, шленія неузброненага, ахі-накека, ленешыя ўшакага. Прагледзеш мікрапрэпарата з члені-камі розных відаў гельмінтаў.

3. Смакутныя. Азнаеміша са зневядной будовай. Вывучыць цыкл развіція смакутноў, паразітычных у чалавека /опісторхі, фасциліса/. 4. Разабраць цыкл "бягальмінтозу", "діягельмінтозу", "кен-тактычнага гельмінтозу", прыродачага гельмінтозу.

Тэма 4. Лабараторныя методы дыагностыкі глістоў

Матэ заняткай. Пазнаемішь студэнтаў з лабараторнай дыагностыкай гельмінтозуў. Адправішь методыку выявлення яек і лічынк гельмінтаў у экспракментах млекакормячых.

Матеріал і обсталивання: екскременти млекакормячих, мікраскоп, акуляр-мікрамер, лінсійка, скляна колба, градуирована піпетка, мернициліндр, скляна плашка, предметна і покрівнева шилі, шамп з разиневагемі, 1% р-р "Лотаса" / або 1,5 р-р "Экстри" /.

Задання 1. Разобрати сутність методу і технікі лабораторної діагностики гельмінтау. Асноўныя макраскопічні і мікраскопічні методи лабораторної діагностики гельмінтау. Методи наявності мазка, метод Філеборга, метод первинальної саскроба при даследуваннях на терьорахіоз і энтеробіоз, методи виявлення фінів ішпінії і лічимак трахінел / трахінеласкопії / у мясе забітай жывелі.

2. Даследувати екскременти жывелі на наявність яек і лічимак гельмінтау.

Методика даследування

Найбільш простим, даступним і зручним у правядзенні даследаванію екскрементау жывелі на наявність яек і лічимак гельмінтау з'яўляється метод Колькансія-Волковай.

Пры даследаванні готым методам 1г. екскрементау змішашь у скляній колбі з 1% р-рм "Лотаса" / 1,5% раствором "Экстри" / у судносці 1:10. Сумесі стараваша ўзбуйташ да ўтворення гамагеній суспензії. Потым куткі набрани градуированай піпеткай 0,1 мл. суспензії / што руяняшеш 0,01 г. екскрементау / і перанесіш на предметнае шило.

Предвар тонкі накришь покрівневим шилом і даследуваш пад мікроскопом / мал. 3 /.

Підтічные лікі ва ўсім трэпарате яек. Для разліку колькасіі яек у 1г. екскрементау атрыманы лік памножшо на 100.

Тэма 5. Будова яек гельмінтау

Мэта заніткай: Выучыць марфологічныя асаблівасці будовы яек гельмінтау, якія маюць медыцынскае значэнне. Навучыць студэнтаў распазнаваш розныя віды гельмінтау па будове яек.

Матеріал і обсталиванне: мікраскоп, пастаянныя прэпараты з яйкамі гельмінтау.

Заданне 1. Выучыць будову яек круглыя, стужковых гельмінтау і смектуну - выкормистоўчыя тасліны I малінкі. Разглядзеньі і на-
маліваш яйкі аскарыди, воласагаловы, вастрыны, леншена широкага, пічоначныя двухукс, каштана двубусткі. Адзначыць іх візначенныя прыкметы / форма яек, велічыня, колькасіі і структура абалонкі, наявність накрылкі, колер і. т. д. /

Яйцы смектуну:

1. *Alaris alaris* $10,10^7 - 0,131 \times 0,063 - 0,093 \text{ мм}^2$ / ліса, хатні сабака, янатападобны сабака



2. *Eurocytium melis* $10,12 \times 0,086 \text{ мм}^2$ / ліса, хатні сабака, янатападобны сабака

3. *Oesthoracis felineus* $0,023 - 0,034 \times 0,01 - 0,09 \text{ мм}^2$ / ліса

4. *Fascioloides hepaticus* $0,13 - 0,14 \times 0,07 - 0,09 \text{ мм}^2$ / заяц-руск.

5. *Dicrocoelium lanceatum* $0,038 - 0,045 \times 0,22 - 0,03 \text{ мм}^2$ / ліса, заяц-белка і русак

Яйцы честод:

1. *Toxocara hydatigena* $0,038 - 0,09 \times 0,034 - 0,035 \text{ мм}^2$ / хатні сабака, вóж, ліса, янатападобны сабака



2. *Toxocara pisiformis* дыяметр $0,032 - 0,037 \text{ мм}^2$ / хатні сабака, янатападобная сабака, вóж, ліса

3. *Echinococcus granulosus* дыяметр $0,028 - 0,036 \text{ мм}^2$ / хатні сабака, вóж

4. *Mesocestoides lineatus* $0,036 - 0,051 \times 0,027 - 0,046 \text{ мм}^2$ / ліса, вóж, хатні сабака

10

Яйця нематод:



- I. *Toxocara leonina* /діаметр 0,075-0,085 мм/ - ліса, янатападобни собака, хатні собаки, воїк
2. *Tox. canis* /діаметр 0,065 - 0,075 мм/ - ліса, хатні собаки, янатападобни собака, воїк
3. *Uncinaria stercoralis* 0,078-0,083 x 0,052-0,059 мм/ - ліса, хатні собаки, янатападобни собака, воїк
4. *Ancylostoma caninum* /0,06 x 0,066 x 0,037 - 0,42 мм/ - ліса, хатні собаки, воїк
5. *Trichocephalus vulniger* /0,083 - 0,093 x 0,037-0,4 мм/ - ліса, янатападобни собака, воїк
6. *Thomirus acrocephalus* /0,062-0,077 x 0,033-0,037 мм/ - ліса, хатні собаки, янатападобни собака, воїк
7. *Passalurus ambiguus* /0,095 - 0,115 x 0,043-0,056 мм/ - заяць-русак

Личинки нематод:



- I. *Cervosoma vulpis* /0,264 - 0,34 x 0,016 - 0,022 мм/ - ліса, хатні собаки, воїк


II

2. Прагледзены прэпараты - задачы, утрымліваючы сумесі яек гельмінтаў у розных камбінацыях / ад 2 да 6 відаў лек гельмінтаў у адным прэпарате /. і вyzначыць іх відавую прыналежнасць / табліца 2, мал. 4 /.

Табліца 2.

Вyzначальная табліца лек важнейших паразітычных чарвякоў, маючых медынскіе значэнне.

- I /8/ На верхнім полюсе яйка маеща накрышка
- 2 /3/ Даўжыня яек больш 100 мк. Яйкі авальныя, буйныя /130-145x 70 - 85 мк/. Абалонка тоўстая і гладкая. Нізаклетка акружана шматлікімі жаўточнымі клеткамі. На ніжнім полюсе маеща плоскі бу гарок *Fasciola hepatica* Z.
- 3 /2/ Даўжыня яек менш 100 мк.
- 4 /5/ Яйкі з тоўстай цемна-бурай абалонкай, без бу гарка на ніжнім полюсе / 38-45 x 25-30 мк /, асиметрычны. Утрымліваючы сталя мірацыдый з даўума буйнікімі клеткамі. *Dioctophleum lanceatum*
- 5 /4/ Яйкі светла-хутуря пі светла-шэры.
- 6 /7/ Яйкі дробны / 26-32 x 11-15 мк /. Адносіны даўжыні да шырні 2,5 : 1. Верхня частка яйка / з нагрэбком / злігку зрушана. На ніжнім полюсе знаходзіша дробны конусападобны выступ. Унутраная структура дробна-зярністая. *Oriosthucus felinus* A.
- 7 /6/ Памеры яек / 68-75 x 45-50 мк /. Адносіны даўжыні да шырні 1,5 : 1. Яйкі шэршавыя, шароўка авальныя. Абалонка адносяна тонкая, гладкая з невялікім бу гароком, размешчаным элегку экспентрычна на ніжнім полюсе. Яйкавая клетка акружана жаўточнымі клеткамі. *Dioctophleobothrium latum* A.
- 8 /1/ На верхнem полюсе яйка накрышка адсутнічае.
- 9 /10/ Яйкі асиметрычны / 50-60 x 30-32 мк /. Адзін бок яйка значна сплюшчаны, другі выпуклы. Абалонка тонкая, гладкая і бясклернай. Яйкі на розных стадіях драблення, ра абалонкі падобнай лічынкі уключна. *Enterobius vermicularis* L.
- 10 /9/ Яйкі сіметрычны.
- II /18/ Яйкі не ўтрымліваюць эмбриянальных кручкоў.
- 12 /13/ Яйкі лімонападобны. Абалонка цемна-каркашнавата, тоўстая. На абоіх палжках светла афарбованыя, коркападобныя ўтворні. Памеры яек: 50-54 x 25-26 мк. *Trichocephalus trichocephalus* Z.
- 13 /12/ Яйкі авальныя пі шарападобны.
- 14 /17/ Абалонка большы пі менш бу гарчатая.
- 15 /16/ Знешняя абалонка буйнабуягратая / сустракаючы аскерадныя яйкі без знешній бу гарчатай абалонкі /, тоўстая, каркашнавая. Яйкі авальныя, радзей шарападобны / 50-70 x 40-50 мк /. Яйца-



Мал. 4. Яйца гельмінтаў чалавека.

1. Фекілла; 2 - опісторх; 3- яйца шэпнёу; 4- ленты чыроті; 5, 6, 8 - яйца аскарэцы; 7- карлікавы цыплен; 9-10 вострыша; II - воласагалоў.

клетка дробназярністая і шарападобная ў цэнтры яйка.

Ascaris lumbricoides L.

16/15/ Абалонка дробнабугорчатая і больш тонкая. Яйка часцей падвойжанае / 50-100 x 40-50 μ . Фарма яго зменлівая, часта неправільная. Уся ўнутраная прастора запоўнена вялікай колькасцю жгточных зярніт.

Escazis lumbricoides (Neotrypetis trivittata)

17/14/ Абалонка тонкая, празрыста. Яйка выдзяляецца на стады 4-х бластамераў, якія не запаўняюць яго пачынаю / 56-76 x 34-40 μ .

Ancylostoma duodenale Dub., *Macator americanus* Stiles.

18/II/ Яйкі ўтрымліваюць 6 эмбрыйальныя кручкоту.

19/20/ Абалонка яйка жоўтава-карычневая, тойстая з радыяльнай вычарчанасцю. Яйкі /эмбрыфоры/ амаль шарападобны / 31-40 x 20-30 μ .

Taenia solium L., *Taeniarhynchus saginatus* G.

20/19/ Абалонка яйка бесколековая, тонкая, гладкая. Яйкі авальныя, / 40-50 μ /, эмбріфоры амаль шарападобны / 29-30 μ /, з доўгімі ніткападобнымі придаткамі на палосах. *Cysticercus caprae* L.

3. Раствумачышь значэнне гельмінта вакспаніі як асноўнага метада дыягностыкі гельмінтаў

Кантрольныя питанні / тэма 3, 4, 5 /

1. Марфалогія і біялогія круглых чарвякоў / аскарыды, воласагалоўы, вастрыны, трихіны /?

2. Марфалогія і біялогія стужачных чарвякоў / цэпень узброены, изпенъ изнізбронны, эхінакок, леніншэ шырокі /. Цыклы развіція стужачных чарвякоў?

3. Асаблівасці арганізацыі смактуноў / пачоначны алістарх, капіца двусекс., двуступка ланцападобны/. Іх жыціевыя цыклы?

4. Панішце геагаліміны, біягельмінты, канзактыя гельмінты, як прамежкавы, асноўны, дадатковы гаспадар? Панішце прыроднага ачага ў гельмінтаў?

5. Пералічыць асноўныя методы гельмінтаўвакспаніі? Сутнасць і тэхніка метаду? Асноўныя міграцыйныя прыкметы нек гельмінтаў, маючых медычнасцкое значэнне?

Тэма 6. Методы выраў паастаенных прэпаратаў членістаногіх-паразітаў?

Мэта заніткі: Асвоіць методику вырабу паастаенных прэпаратаў з даўніногі сумесі: глінэрэн-жэлаціна і мадыфікаванай вадкасці "Фора-Берлез".

Матэрыял і аbstолянненне: фіксаваныя членістаногія розных сістэматычных груп, прэпараўальная іголкі, кубак Цэтры, предметнае і пакрытное шило, спіртоўка, запалкі, туў, ручка, дэна драт, цінікет, вата, мадыфікаваная сумесь "Фора-Берлез", глінэрэн-жэлацін.

Заданне. Ажыпашін залізку праратаю аднаго з сумесей.
Педримтоука мікрапраратау.

З предбрак са спіртом кляшчоу перанеси! на чистое предмтное школо або у лягнини сальніце з дистильованой вадой. Аналасуну некелькі хілін, пасля піпеткой асіярожна адромоктваша ваду. На школо налінь 5-10% р-р едкага камію аб едкага натрим, нахрнш шглом або другоги сальніш! пакінчы для маневраны на 10-12 гадін. Затым кляшчоу прармын дистильованой вадой і смешши на сумеси.

Пасля зашвардзення глішерн-жэлацінавай сумесі краі пакрүнаго шкло абаважкова абсеси /кантаваш/ канадскім бальзамам /клесем Б2-2 або расплаўленай мендзялеевской замазкай/. Захоўвань гэтага прарата патрара пры температуре 30°C. Такія прарараты прыгодны толькі для часовага карыстяння. Мядыфікаваная сумесь "Фора-Берлез" па патрабу папрэднага прасялтэння в'ектау, не па трабу абыяджання, дапускае залізука непасрэдна з фік-сатору.

Тэма 7. Клещи - пераносчыкі узбуджальнікаў інфекцыйных хвароб
Мета занятку: Знаёмкі студентаў з марфалогіяй, біялогіяй і экалогіяй кляшчоу - пераносчыкі узбуджальнікаў рекаторы трансмісіўных хвароб і нахучыні студентаў самастойна вызначаць іксодавых кляшчоу да роду.

Матэрыял і асцэльзанне: гатэзъя паставленныя прарараты з рознымі стадіямі развітія кляшчоу з предстаўнікамі розных родоў іксодавых кляшчоу, мікраскоп з асветлільнікам, туш, ручка.

Заданне 1. Выучыць марфалогію, біялогію і экалогію іксодавых кляшчоу рознай сістэматичнай прыналежнасці. Адзначыць адрозненні іксодавых і аргазавых кляшчоу.

2. Выучыць пад мікраскопам і намаляваць лічынкі, німфы і по-длабастымі стадіямі развітія кляшчоу.

3. Самастойна вызначаць іксодавых кляшчоу да роду / табліца 3 /
Табліца 3.

Адметныя адзнакі 6 роду іксодавых кляшчай.

1/2/ Шчуплікі доўгі, другі і трэці членікі іх вузкі і доўгія
- Аналальная баразна ідзе упілерак упередзе ад ануса, вачей ніна.

Ixodes

- Вочы ёсць, каліанальная пласцінка ёсць *Nyctolema*

2/2/ Шчуплікі кароткі, іх 2-3 членікі шырокі і кароткі.
- Німа ні вачей, ні каліанальных пласцінак / у самою /,
другі членік сліз-т' выдастана ў бок. *Hemaphysalis*

- З вачамі, але без каліанальных пласцінак / у самою /, аснова хабатка музкая, чатырохугальная. Тэзікі IV пары ног у самою значна буйнейшыя, чым у I-III пары ног. *Perissoscelus*
- Есць і вочы, і каліанальная пласцінка. Аснова хабатка шесціугольная з вытаркльмі бакавымі вугламі. Першы членік шчуплікай з адной шчапінкай на ніжненутраным краі. Сінтык круглы. Самцы з 2 парамі авальных пласцінак, самкі без анальнай баразны.

- Ты я к прымете, што у *Boophilus*, але членікі шчуплікай з многімі шчапінкамі. Сінтык у форме коскі. Семен з адной парай каліанальных пласцінак, самкі - з анальнай баразнай. *Boophilus*

4. Роля кляшчоу, як пераносчыкі захвораній / на прыкладзе кляшчовага энзофаліта/. Абмеркаванне механізму перадачы 7-эбуджальнікай.

Тэма 8. Вочы і блокі - пераносчыкі інфекцыйных хвароб

Мета занятку: Выучыць марфалогію, біялогію і эпідеміялагічнае значэнне вочы і блокі, асвоіць самастойнае вына-
чэнне асноўных відаў гэтых насекомых-паразітаў.

Матэрыял і асцэльзанне: паставленныя мікрапрарараты з вочамі і блокамі, мікраскоп з асветлільнікам, туш, ручка.

Заданне 1. Выучыць вочы. Выхутытоўчыкі матэрыял блокі, адказаць на пытанні: сістэматычнае становішча вочы / - специфічных эктапаразітаў чалавека, марфалогія вочы, цикл развіція і біялогія, захворанні, передаваемы вочамі / сінтык тыф, вальянская ліхаманка і зваротны тыф / і механізм перадачы іх узбуджальнікай.

2. Выучыць пад мікраскопам і намаляваць вочай да розных стадіяў развіція.

3. Выучыць блок. Разабраць наступныя пытанні: сістэматычнае становішча блок, асноўныя роды і віды блок, маючых медычнае значэнне, марфалогія блок на прыкладзе чалавечай блыкі, цыкл развіція і біялогія блок, значэнне адноснай адаптаты блокі да сваіх гаспадароў, механізм заражэння чалавека і жывел чумой, і пашуковым тыфам, метады збору блокі у прырэзе і баразьба з імі.

4. Вызначыць і намаляваць асноўныя віды блокі. Адзначыць асабілівасці марфалогіі.

Контрольные вопросы / тема 6, 7, 8 /

- Асаблівасії знежній будовы кляшчей?
1. Якія характерны асаблівасії будовы лічынак, німфа, імаго, кляшчоў?
 2. Назовані ясноўныя адметныя прыкметы іксодавых і аргазавых кляшчоў?
 3. Систематычнае становішча ясноўных прадстаўнікоў атрада кляшчей?
 4. Механізм передачы віруса кляшчовага энцефаліта?
 5. Асаблівасії будовы віруса, цыкл развіція, медыянскіе значэнне?
 6. Будова блахі, яе жышевы цыкл, медыянское значэнне?

Ясноўныя панішчі:

Парэзіталогія - наука, якая усебакова выучвае складаны комплекс з'яўленняў паразітаму ў сувесце сувядносін паразітаў і іх гаспадараў.

Парэзітам - форма звеемадносін розных організмаў, адзін з якіх існуе за кошт харчавання тканямі і сокамі другога без яго аміярэління.

Парэзітансю - сукупнасць жывых істот, пражываючых у арганізме гаспадара або эвалюцыйны складанне спалучэнне папуляцый розных паразітаў у гаспадары, або месцах яго прыжывання / гніздо, нарт, і.д./

Паразіты - організмы, якія выкарстоўваюць іншых жывых арганізмаў у якасці крыніцы емы і асяродка пражывання, ускладняючы пры гэтым частковая або поўнасцю на сваіх гаспадараў задачу регулявання сваіх звеемадносін з навакольным, знежнім асяродзем / па Даўлоускому Я.Н./.

Паціёт - арганізм, непасрэдным асяродзем пражывання якога з'яўляецца другі жыві гаспадар.

Паразітарныя сістэмы - гэта біялагічныя сістэмы, у якіх звеемадносінай чачыкамі дазве або некалькі папуляцый розных відаў.

Мілігатны паразітам *Macrodasytes-abaviazovы* - усе формы паразітаму, у якіх у жышевым цыкле абавязковы ўваходзіць паразітчная фаза.

Факультатычны паразітам - /фр. facultatif/ неабязвязковы, лац. *facultas*-магчымасць, зручны выпадак/ - усе формы паразітаму, у якіх у жышевым цыкле паразітчная фаза выпадковая.

Эктапаразіты /греч. *ektos*- па-за звонку, *parasitos*-паразіт/

паразіты, якія жывуть на паверхні цела гаспадара. Эндапаразіты - паразіты, якія развіваюцца ўнутры цела гаспадара.

Віягельмінты - група паразітых чарвякоў, якія для завяршэння развіція маюць патрабу у прамежкавым іаспідадра.

Геагельмінты - група паразітых чарвякоў, якія развіваюцца без змены гаспадара.

Гельмінтарапраскапія / греч. *helmin-*чэрвь *koilos* - кал, гной; *skoreo* - глайду/ - сукупнасць метадаў узили апрашоўкі і даследавання проб фекалій жывелі і чалавека з мэтай выявлення ў іх яек, лічынек гельмінтаў або саміх гельмінтаў.

Гельмінтаааскапія / лат. *osmum*-якія, *skoreo*-глайду/

група метадаў даследавання, з адпемагой якіх вылучаюцца яйкі ўзбуджальнай гельмінтозоў.

Дэвастація - поўнае выкаранстанне ўзбуджальнай некаторых гельмінтозоў чалавека і сельскагаспадарчых жывёл.

Дэфінітыны /канчаткі/ гаспадар - жывы арганізм, у якім біягельмінты даследуюць сваіх паразітаў.

Прэмежкавы гаспадар - жывела, у якой паразіт знаходзяцца ў лічынчычнай стадіі.

Інваазія / лат. *invadere*-уварванне/ - заражэнне арганізма паразітамі жывелічнай прыроды.

Эпізаоша - адначасове распаўсюджванне захворанняў сярод вілікай колькасці жывёл.

Эпідэмія - адначасове распаўсюджванне захворанняў сярод вілікай колькасці людзей.

Природны ачаг - тэртыарыяльная абмежаваная біяценапічнай сістэма, якая забеспечвае існаванне ўзбуджальніка таго або іншага захворання, як біялагічнага віду без абязвязковага заносу з другіх ачагоў ці рагіену.

Природная ачагавасць хвароб - з'яўленне, калі ўзбуджальнік, яго спецыфічны пераносчык і жывель - разрэзверні ўзбуджальніка на прыцягу змены сваіх пакаленняў неабмежавана доўгі час існуе ў природных умовах незалежна ад чалавека, як па ходу сваіх ужо мінулай залежнасці, так і у сучасны не перыяд.

Трансмісійны хваробы /лат *transmissia*-перадача/ - інфекцыйныя і інвазійныя захворянні, узбуджальнікі якіх передають човночеслю та жицелям членістаногімі.
Вектарнасі ачага - характеристика ачага па ліку відау - пераносчика.
Гастальнасі ачага - характеристика ачага па ліку відау асноўных гаспадароў.

ЗМЕСТ

Тема 1. Малярия. Паніяшіе аб цыклак малярыйнага плаэмодіє. Марфалогія малярыйнага плаэмодію.	3
Тема 2. Малярия. Камари - пераносчики маляриі. Іншия двухкрылых крываомокі - пераносчики інфекцыйных хвароб. 4	
Тема 3. Марфалогія і біялогія асноўных гельмінтау чалавека. 7	
Тема 4. Лабараторныя методы дыагностики глістоу.	7
Тема 5. Будова яег гельмінтау.	8
Тема 6. Методы вырабу паставяных препаратау членістеногіх - паразітаў.	13
Тема 7. Клемчи - пераносчики узбуджальніків інфекцыйных хвароб.	14
Тема 8. Вони і блохі - пераносчики інфекцыйных хвароб.	15

Метадычны ўказанні па курсе "Іаразіталогія і прыродна
ачагогасць хвароб" для студэнтаў 5 курса факультэта
завочнага навучання (спецыяльнасць 01.09)

Складальнікі: Іук Алена Юр'еўна, Талькачоў Васілій Іванавіч

Падпісаны да друку 21.10.93. Фармат 60x84 I/16.
Папера пісчая №1. Друк фрэстны Ум.друк арк.1,02.
Уч.-вид.арк. 1,0. Тыраж 150 экз. Зак. 223 Цана 39 р.
Аздрукавана на ратапрынце ГДУ. Гомель, вул. Савецкая, 104